

Думкі пасля РАЗВІТАННЯ ДЗЯРЖАВЫ З СЫНАМ...

Аб хваробе І смерці, пахаонах МАКСІМА ТАНКА (ЯУГЕНА ІВАНАВІЧА СКУРКО) ужо павядамлялася у друку. Апублікован афіцыйны некролаг.

Думка першая. Ніл Гліевіч у сваім артыкуле: "Яму на нашай зямлі належыць вечнасць" (ЛІМ, №32, 1995г.) піша: "За некалькі дзён да таго, як спінілася ягозабаделае сэрца, я бы у яго бальніцы, у агульнай - цеснай, гарачай і душнай - палаце..."

Дык ня ўжо ж Яўген Іванавіч не заслужыў, каб яго памесцілі не у цеснай, гарачай і душнай палаце? У аддзяленнях бальніц ёсць такія палаты і падчас займаць іх не такія заслужаныя перад беларускім народам і дзяржавай, як ён. Інтерэсна, хто у гэтym аддзяленні падчас знаходжэння там МАКСІМА ТАНКА займау гэту палату? А ён жа яшчэ і удзельнік Вялікай Айчыннай вайны, Акадэмік, ганаровы грамадзянін горада Мінска і г.д. А можа к яму так аднесіцца, што ён беларускі паэт і пісьменнік, а не, напрыклад, рускі, выходзячы з вынікау сумнавідомага рэферэндума?

Думка другая. Незадоуга да смерці МАКСІМА ТАНКА наведаў свайго сінргальна хворага сябру Сяргей Законікаў (НГ, № 150, 1995г.). Яўген Іванавіч ека са слязамі на вачах сказаў яму: "Не толькі хваробы, братка даймаць... Мне так балюча, што сёня у дзяржаве такія зняважлівыя адносіны да національных святыняў, да мовы, да літаратуры, да пісменнікаў. Зрабілі нас жбракамі... і выдавецтвы гібеюць, і часопісы... А я адышоў ад гэтых спраў, нічым не могу дапамагчы... Сяжу тут адзін, як састарэлы, самотны воўк у лесе..." Вось так, да апошняга уздыху Яўген Іванавіч, запраўдны патрыёт свайго народа, адстоіваў нашы беларускія святыні, інтерэсы, гонасць нацыі.

Для парадкавання, умесна напомніць сказанае і зробленнае "з гэтай метай", першай асобай, падпісаўшайся пад некролагам - Прэзыдэнтам РБ А.Р.Лукашэнкам. - га снежня мінулага года на сесіі Гомельскага горсавета Александр Ругоравіч, будучы ужо прэзыдэнтам-бацькай нацыі, сказаў: "Людзі, якія размаўляюць на беларускай мове, не могуць работы нічога, як толькі размаўляюць на беларускай мове. Таму што па-беларуску нельга выказаць нешта вялікае. Беларуская мова - бедная мова. У свеце існуе толькі дзве вялікія мовы - гэта руская і англійская". Пагардлівия адносіны гэтага чалавека, закончыўшага два вузы, к роднай мацінай мове, беларускім гісторычным сімвалам агульнавядомы.

Яўген Іванавіч, на нялюбай А.Р.Лукашэнку роднай беларускай мове, выказаў не толькі беларускае вялікае, але і перавеў на яе вялікія творы паэтаў і пісьменнікаў другіх народаў: А.Пушкіна, Ю.Маякоўскага, П.Тычыны, М.Рыльскага, А.Венцлава, Я.Судрабкаўна, А.Міцкевіча, Ю.Славацкага, Ю.Тувіма, У.Бранеў скага і іншых.

Нагадаю яшчэ, што на беларускую мову, на якой, па А.Р.Лукашэнку"нельга відказаць нешта вялікае" пераведзены творы сотні майстроў слова, філосафаў, навукоўцаў, такіх як Гамер, Платон, Эсхіл, Рабле, Данте, Петрарка, Шылер, Шэкспір, Бунін, Кафка, Кілінг, Борхес, Джойс, Камю, Оруэл, Сартр і г. д. На роднай беларускай мове выдадзены сусветна вядомыя беларускія энцыклапедыі, слоўнікі па разных ведах навукі .

Можна сказаць, што Інген Іванавіч свое жыцце аддаў захаванню беларускай нацыі, спасенню яе душы і гэта у вельмі жахівы час. Дык ці умесна стаяць подпісам асоб пад яго некролагам, якія ініцыравалі і правілі антыбеларускі рэферэндум, наглуміўшыся над сваей цяжка хворай маткай, аб неканстытуцыйнасці незаконнасці, якога ён мат ужо сказана

Прайшло 3,5 гады пасля распада Савецкага Саюза, а у Рэспублікі Беларусь няма чават нацыянальнага гімна. Прадаўжаеца скрытая і яўная русіфікацыя беларускай нацыі. У арміі каманды падаюцца на чужой рускай мове. Пад прыкрыццем "рэферэндума", арганізаванага і праведзенага па гебельсауска-бальшэвіцкому прынцыпу, ва умовах панавання татарскай ідэалогіі і засідлія у дзяржаўных структурах чужинцаў, дэнацияналізацыі на працягу стагоддзяў беларускай нацыі, у выніку якога беларускаму народу быццам "законна" навязаны чужая руская мова і замест гістарычных нацыянальных сцяга і герба, старая камуна-фашыстскія герб і сцяг з некаторымі змененнямі. Гадавіна бальшэвіцкай рэвалюцыі у Расеі абвешчана у Рэспубліцы Беларусь нацыянальным святам. У занепадзе беларуская прэса, культура, спадчына. Духам нацыянальнага патрыятызма і адраджэння, незалежнасці у беларускай Дзяржаве і не нахне, ды к ім праразейскае кірауніцтва асабліва і не заклікае. Наўсідна яшчэ Беларусь засмечана кадан'яльна-камуністычнай топанімікай. Дык ці не кам'янецтва гэта, а скарбленне памяці памершага МАКСІМА ТАНКА, падпісывацца кіраунікам Дзяржавы над некролагам вялікага нацыянальнага паста і пісьменніка - сына беларускай нацыі і Дзяржавы.

Мінск.

22.08.95г. Іван Мірончык

220082. Мінск, вул. Притыцкага, 38-19.